

Мемуарыстыка XIX стагоддзя ў беларускай культурнай традыцыі

беларускай традыцыі да гэтага часу не склалася адзінага падыходу да мемуарыстыкі, што робіць адносіны да згаданай крыніцы дастаткова спрэчнымі. У значнай ступені такая сітуацыя абумоўліваецца разнастайнасцю метадалагічных канцептаў, сфармаваных на працягу XIX — пачатку XXI стст. Гэта вымушае нас звярнуцца да станаўлення дэфиніцыі «мемуары», а таксама прасачыць асаблівасці мемуарыстыкі XIX ст.

Метадалагічныя падмуркі ўспрымання ўспамінаў закладаліся ў другой палове XIX ст. Канстанцінам Бястужавым-Руміным, які вызначаў іх як самастойны аб'ект даследавання, каштоўны не толькі з пункту гледжання наратыву, але і з дзеля сваёй фактъгчнай наяўнасці. У канцы XIX ст. расійскі гісторык, археограф Мікалай Чачулін дапоўніў, што мемуары даюць уяўленне пра светапогляд чалавека і развіццё грамадства¹. У 20-я гг. XX ст. фармуеца канцепцыя, якая ў змястоўным плане

¹ Чечулин Н. Д. Мемуары, их значение и место в ряду исторических источников. Санкт-Петербург, 1891.

вызначаеца як культуралагічная, а ў метадалагічным — як крыніца-знаўчая. Яе асновай становіцца зварот да проблемаў гісторычнага пазнання шляхам выкарыстання найважнейшых відаў крыніц, у тым ліку і дакументаў асабовага паходжання. Такімі гісторыкамі, як Сігізмунд Валк, Аляксандр Лапо-Данілеўскі і інш., фармуюцца асноўныя падыходы да вывучэння мемуарыстыкі², для якіх мемуарная крыніца каштоўная і ў якасці сведчання пра гісторычны факт.

У 30-я гг. XX ст. пад уплывам ідэалагічных трансфармацый у грамадской думцы назіраюцца змены ў стаўленні да дакументаў асабовага паходжання. Акцэнт пачаў рабіцца на ніzkім узроўні дакладнасці і аб'ектыўнасці такіх крыніц³. Некаторыя ж даследчыкі ўвогуле ставілі пад сумнеў успрыманне мемуараў у якасці гісторычнай крыніцы, адводзячы ім прамежкавы стан паміж гісторыяй і белетрыстыкай. Гэты погляд паступова патрапляў і ў сістэму адукатаў. Так, у першым савецкім падручніку па крыніцазнаўстве, выдадзеным у 1940 г. спецыялістам па гісторыі Расіі XIX ст. Сяргеем Нікіціным, успаміны лічыліся суб'ектыўнай і няпэўнай крыніцай:

толькі ў рэдкіх выпадках мемуарыст імкнецца да аб'ектыўнага выкладання падзеяў. Правілом з'яўляецца адваротнае: аўтару трэба не толькі пераказаць падзею, але адлюстраваць яе пад сваім пэўным вуглом гледжання⁴.

Іншы аспект ва ўспрыманні мемуараў пазначыўся ў працах Георгія Літвіна, які зазначае, што мемуары можна выкарыстоўваць толькі як матэрыял для характеристыкі асобы аўтара, у іншых жа аспектах біографістыкі яны праяўляюцца суб'ектыўна. У той жа час неабходна адзначыць, што дадзены гісторык вылучыў вельмі важны момант у разуменні гэтай крыніцы. Г. А. Літвін падкрэсліў значэнне ўспамінаў як носьбітаў псіхалагічнага духу эпохі⁵, што атрымлівае развіццё ў тэорыі наратывізму.

У цэлым можна казаць, што ў сярэдзіне XX ст. у гісторыографіі дамінавала парадыгма ўспрымання мемуараў як другараднай крыніцы, якая мае малую ступень дакладнасці. Гісторыкамі акцэнтувалася ўвага

² Валк С. Н. Издание «Исторической библиотеки» // Дела и дни. 1922. № 3. С. 193—194; Лапо-Данилевский А. С. Методология истории. Вып. I. Петроград, 1923. С. 18.

³ Саар Г. П. Источники и методы исторического исследования. Баку, 1930. С. 143—144.

⁴ Никитин С. А. Источниковедение истории СССР XIX в. (до нач. 90-х годов). Т. 2. Москва, 1940. С. 102.

⁵ Літвін Г. О мемуарах // Путь коммунизма. 1922. № 1. С. 1—22.

на суб'ектыўнасці крыніц асабовага паходжання і пры гэтым фактычна ставіўся знак роўнасці паміж памяццямі «суб'ектыўны» і «няпэўны». Гэты падыход выліўся ў тое, што аналіз мемуарных твораў абмяжоўваўся пошукам памылак і недакладнасцяў у асвяленні падзеяў, і што яны ўспрымаліся толькі ў якасці дапаможнай крыніцы ў факталаґічных пошуках.

З іншай ацэнкай мемуарных крыніц выступалі расійскія гісторыкі Пётр Заянчкоўскі і Яўген Тарле. Так, Заянчкоўскі ў працэсе выдання біяграфічнага нарыса, прысвечанага генерал-фельдмаршалу Дзмітрыю Мілюціну, зазначаў, што ўспаміны спрыяюць пашырэнню эмпірычных ведаў у пытаннях айчыннай гісторыі. Таксама на прыкладзе біяграфіі Мілюціна аўтар праиллюстраўваўмагчымасць вывучэння эвалюцыі светапогляду мемуарыста. Тарле ж адным з першых расійскіх даследчыкаў правёў падзел паміж памяццямі «суб'ектыўнасць» і «праідзівасць»⁶.

Дадзеныя падыходы пачынаюць распаўсюджвацца ў даследчыцкай практицы з сярэдзіны 70-х гг. XX ст. Аднак ужо з канца 70-х — пачатку 80-х гг. «факталаґічная» і «суб'ектыўная» трактоўка прыроды мемуараў сустрэла сур'ёзную крытыку з боку Аляксея Курносава, Вадзіма Галубцова, а пасля Святланы Мінц. Гэтыя даследчыкі сцвярджалі, што мемуары пры дбайнім крыніцаўным аналізе могуць служыць паўнапраўным дакументальным матэрыялам. Так, А. Курносай, выкарыстоўваючы ўспаміны ўдзельнікаў партызанскаага руху перыяду Вялікай Айчыннай вайны, прыйшоў да высновы, што мемуары могуць быць не толькі ілюстрацыйным і дапаможным, але і асноўным матэрыялам для даследавання, калі дзейнасць яго аб'екта не атрымала дастаткова поўнага асвялення ў дакументах, а таксама пры незахаванасці адпаведнай дакументацыі⁷. С. Мінц мемуары ўспрымала як крыніцы па сацыяльнай псіхалогіі⁸.

На тэарэтычным узроўні спроба пераадолення традыцыйных пазітыўісцкіх падыходаў у трактоўцы крыніцы ў цэлым і мемуараў у прыватнасці была здзейснена Вольгай Медушэўскай. Яна вывела на першы план праблему герменеўтыкі як галоўнага методу працы з крыніцай, з

⁶ Тарле Е. В. Дневник Д. А. Мілютина // Вопросы истории. 1951. № 2. С. 119—123.

⁷ Курносов А. А. Методы исследования мемуаров / Дисс... канд. ист. наук. Москва, 1965. С. 146—147.

⁸ Минц С. С. Российская мемуаристика последней трети XVIII — первой трети XIX вв. в контексте историко-психологического исследования / Дисс... докт. ист. наук. Москва, 2000.

тэкстам⁹. Гэта значыць, што гісторык акцэнтуе ўвагу на неабходнасці адмовы ад традыцыйнага тлумачэння тэксту з пункту гледжання яго эмпірыйчнай каштоўнасці, і ў той жа час звязтае ўвагу на патрэбу інтэрпрэтацыі яго значэння:

Сама праца па інтэрпрэтацыі выяўляе глыбокую задуму — пераадолець культурную аддаленасць, дыстанцыю, якая аддзяляе чытана ад чужога яму тэксту, каб паставіць яго на адзін з ім узровень і такім чынам уключыць сэнс гэтага тэксту ў цяперашнє разуменне, якім валодае чытак¹⁰.

Следам за пачынальнікам філасофскай герменеўтыкі Гансам-Георгам Гадамерам В. М. Медушэўская ілюструе разуменне крыніцы як з'явы культуры¹¹.

Пэўны ўнёсак у змену падыходаў да мемуараў зрабіў французскі філосаф, прадстаўнік постструктуралізму і постмадэрнізму Жак Дэрыда, спрыяючы разуменню мемуараў як тэксту, які магчыма падвергнуць працэсу дэканструкцыі¹².

Існаванне вышэйгаданых тэарэтычных канцэптаў пэўным чынам адбіваецца на даследаванні праблем мемуарыстыкі і ў практичнай галіне. З 60-х гг. ХХ ст. з'яўляецца шэраг прац, у якіх аб'ектам даследавання выступаюць успаміны, аднак большасць з іх прысвечана савецкаму перыяду гісторыі¹³.

Што тычыцца аналізу мемуарыстыкі XIX ст., то важней падзеяй у яе вывучэнні стала манаграфія расійскага гісторыка Андрэя Тартакоўскага, які ў 80-я гг. ХХ ст. стаў трактаваць мемуарную літаратуру як самастойную з'яву духоўнай культуры¹⁴. У манаграфіі Тартакоўскага былі

⁹ Медушевская О. М. Источниковедение: теория, история, метод. Москва, 1996; Медушевская О. М. Теория, история и метод источниковедения // Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: Учеб. пособие / И. Н. Данилевский, В. В. Кабанов, О. М. Медушевская, М. Ф. Румянцева. Москва, 1998. С. 19—168.

¹⁰ Рикер П. Конфлікт інтерпретацій: Очеркі о герменевтике. Москва, 1995. С. 4.

¹¹ Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. Москва, 1988. С. 220, 367—368.

¹² Пра значнасць метаду дэканструкцыі ў станаўленні крыніцазнаўства гл.: Медушевская О. М. Теория, история и метод... С. 107.

¹³ Дмитриев С. С. Личные архивные фонды. Виды и значение их исторических источников // Вопросы архивоведения. 1965. № 3. С. 35—48; Житомирская С. В. Вопросы научного описания рукописных мемуарных источников // Археографический ежегодник за 1976 г. Москва, 1977. С. 41; Зайончковский П. А. Введение // История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях. Т. I. Москва, 1976. С. 3—15.

¹⁴ Тартаковский А. Г. 1812 год и русская мемуаристика. Москва, 1981.

вызначаныя два асноўныя падыходы да мемуараў. Першы прадугледжваў выкарыстанне ўспамінаў як нейкіх «запаснікаў», «рэзервуараў» фактычных ведаў пра мінулае. У адпаведнасці з другім падыходам мемуары тлумачыліся як «рэшткі» сацыяльна-псіхалагічнага асяроддзя, якое іх спарадзіла, як помнікі ідэйнага руху і грамадска-гістарычнай думкі эпохі іх стварэння, па-за якімі сама гэтая эпоха не можа быць правільна зразуметай. Важнымі ідэямі аўтара з'яўляюцца палажэнні аб тым, што «мемуарыстыка па сутнасці адлюстроўвае гістарычную памяць, выступае адным са сродкаў духоўнай пераемнасці пакаленняў і адным з паказчыкаў узроўню цывілізаванасці грамадства», а таксама індыкатарам таго ці іншага этапу развіцця гістарычнай самасвядомасці асобы.

Разглядаючы мемуарыстыку з пазіцыі гістарычнай дынамікі, А. Тар-такоўскі вызначыў, што мемуарнай літаратуры ўласцівы трох відавыя прыкметы — асабовы пачатак, памяць і рэтраспектыўнасць. Даследчык прыйшоў да вынёсавы, што права аўтара на суб'ектыўнасць (аўтарскае бачанне і асэнсаванне падзеяў) з'яўляецца тыпалагічнай прыкметай любых мемуараў.

Што тычыцца айчыннай традыцыі, то мемуарная літаратура XIX ст. у сваёй большасці даследуецца ў адпаведнасці з прызнаннем яе «факталагічнай вартасці», аднак на абмежаваным узроўні. Нельга сказаць, што мемуары ігнараваліся беларускімі гісторыкамі пры асвятленні падзеяў нацыянальнай гісторыі. Так, Сусана Самбук выкарыстоўвала іх для аналізу палітыкі царызму ў Беларусі ў другой палове XIX ст.¹⁵, Вячаслаў Швед — для вывучэння грамадска-палітычнай сітуацыі ў Беларусі ў 1772—1863 гг.¹⁶, Мікола Хаўстовіч — для даследавання жыцця і дзеяніасці Ігнація Яцкоўскага і Аляксандра Рыпінскага¹⁷. Падобны пералік можа быць працягнуты. Тым не менш, з большага гэта адбывалася ў той традыцыі, калі з успамінаў праста выбіралася новая, «патрэбная» для аўтара інфармацыя.

Панаванне факталагічнага падыходу адбілася на даследчыцкай дзея-насці нават такіх вядомых гісторыкаў, як Мікола Улашчык, які ў сярэдзіне 1980-х гг. падкрэсліваў неабходнасць для беларускай гістарыягра-

¹⁵ Самбук С. М. Політика царызма в Беларуссии во второй половине XIX века. Минск, 1979.

¹⁶ Швед В. В. Паміж Польшчай і Расіяй: грамадска-палітычнае жыццё на землях Беларусі (1772—1863 гг.). Гродна, 2001.

¹⁷ Хаўстовіч М. Айчына здалёку і зблізку: Ігнацы Яцкоўскі і Аляксандар Рыпінскі. Мінск, 2006.

ПРАДМОВА

фіі крыніцазнаўчага вывучэння мемуараў¹⁸, у той час як у сусветнай практицы ўжо адбываўся метадалагічны пералом ва ўспрыманні самай гэтай крыніцы.

Значную працу па апрацоўцы мемуарнай спадчыны XVIII—XIX стст. правёў Адам Мальдзіс. Даследаванне ім мемуараў у якасці паўнавартаснай крыніцы адбывалася яшчэ з часоў напісання і абароны ім у 1963 г. кандыдацкай дысертациі «Беларуска-польскія літаратурныя ўзаесмасувязі ў другой палове XIX ст.». За наступныя 30 гадоў А. Мальдзіс выдаў яшчэ шэраг даследаванняў, прысвечаных мемуарыстыцы XIX ст.¹⁹ Перш за ёсё, даследчык пачаў разглядаць мемуары як каштоўную крыніцу па гісторыі шляхецкай штодзённасці. Другім істотным момантам з'яўляецца ўвядзенне Мальдзісам у беларускі нацыянальны дыскурс цэлага шэрагу як выдадзеных на польскай мове, так і рукапісных мемуарных твораў.

З канца XX — пачатку XXI стст. у гістарычным асяроддзі ўзрастаете зацікаўленасць да вывучэння культуры шляхецкага сацыяльнага стану, што, у сваю чаргу, стымулявала зварот да мемуараў у якасці крыніцы²⁰. Праблемы мемуарыстыкі XIX ст. пачалі выносіцца беларускім даследчыкамі на міжнародныя канферэнцыі. Успаміны XIX ст. сталі аб'ектам дысертыйных даследаванняў²¹. Акрамя таго, назіраецца паступовы рух да ўжывання новых метадалагічных падыходаў²².

¹⁸ Улашчык М. М. Мемуары і дзённікі як крыніцы па гісторыі Беларусі: З рукапіснай спадчыны. Мінск, 2000. С. 6.

¹⁹ Мальдзіс А. І. Падарожжа ў XIX стагоддзе. Мінск, 1969; Мальдзіс А. І. Традыцыі польскага Асветніцтва ў беларускай літаратуре XIX стагоддзя. Мінск, 1972; Мальдзіс А. І. Таямніцы старажытных сховішчаў. Мінск, 1974; Мальдзіс А. І. На скрыжаванні славянскіх традыцый. Мінск, 1980; Мальдзіс А. І. Беларусь у люстэрку мемуарнай літаратуры XVIII ст.: Нарысы быту і звычаяў. Мінск, 1982.

²⁰ Словік С. Культура шляхецкай сядзібы ў канцы 19-га — першай палове 20-га стст. Малы Свяцк — уладанне Гурскіх // Шлях да ўзаесмасці = Droga ku wzajemności: [польска-беларуская моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі]: матэрыялы XII Міжнароднай навуковай канферэнцыі, 11—12 лістапада 2004 года, Гродна, Рэспубліка Беларусь. Гродна, 2006. С. 280—285.

²¹ Тэма дысертатыўнага даследавання Марыны Ярашук — «Мемуары першай паловы XIX ст. як крыніца па гісторыі Беларусі». Толькі для абраангра прамежку часу даследчыца вылучае каля 320 надрукаваных мемуарных помнікаў. Гл.: Ярашук М. В. Метадалагічныя падыходы да вывучэння мемуарнай літаратуры і іх рэалізацыя ў дачыненні да крыніц па гісторыі Беларусі першай паловы XIX ст. // Развитие методологических исследований и подготовка кадров историков в Республике Беларусь, Российской Федерации и Республике Польша: сборник научных статей / Под науч. ред. проф. А. Н. Нечухрина. Гродно, 2011. С. 285.

²² Аб'ектам даследавання Віталя Макарэвіча сталі моўныя канструкцыі мемуараў. На думку аўтара, іх магчымы ўспрымаць у якасці ненаўмысна ўключанай інфармацыі,

Змены ў вывучэнні мемуарнай спадчыны ў многім абумоўліваў працэс беларусізацыі, які распачынаецца з 90-х гг. XX ст. Менавіта з гэтага часу з'яўляеца цэлы шэраг перакладаў мемуараў з польскай на беларускую мову. У 1997 г. у серыі «Літаратурныя помнікі Беларусі» былі надрукаваныя матэрыялы Леана Патоцкага²³, у 1999—2000 гг. — Ігната Ходзькі²⁴, у 2000 г. — Плацыда Янкоўскага²⁵, у 2005 г. — Генрыка Жавускага²⁶, у 2009 г. — Алены Скірмунт²⁷. У 2010 г. на рускую мову перакладзеныя тэксты Юзафа Пшэцлаўскага, Станіслава Мараўскага, Тадэвуша Баброўскага, Адама Кіркора²⁸ і інш.

З'яўленне перакладных помнікаў, некаторыя з якіх ужо былі вядомыя дагэтуль у польскамоўнай версіі, пашырыла іх распаўсядженне ў беларускім дыскурсе. Трэба памятаць таксама, што кожнае новае выданне/перавыданне крыніцы мае і самастойную каштоўнасць, «паколькі да-дзены факт адлюстроўвае ступень выкарыстання крыніцы ў сацыяль-най практицы». Распаўсяджение твора ў пэўным асяроддзі адлюстроў-вае стан грамадскай свядомасці, змяненне сацыяльных або культур-ных інтэрэсаў і арыентацыі у грамадстве²⁹. Функцыянаванне твора ў іншым сацыяльным асяроддзі, у іншай культуры робіць відавочнымі тыя адценні сацыяльнай інфармацыі, якія не заўважаліся першапачатковы. Іншы культурны кантэкст высвятляе раней незаўважаныя ўласцівасці крыніцы. На гэтую спецыфіку ўспрымання тэксту звяртаў увагу фран-цузскі філосаф-постструктураліст, семіётык Ралан Барт: «Тэкст не можа

якая, у сваю чаргу, з'яўляеца аб'ектыўнай харкторыстыкай сістэмы каштоўнасцяў і светапогляду аўтара твора. Гл.: Макарэвіч В. Полілінгвізм шляхты Беларусі ў XIX ст. (на матэрыялах успамінаў) // Айчынная і сусветная гісторыя: сучасныя погляды і метады даследавання: зб. наўук. арт. Мінск, 2004. С. 117—120.

²³ Патоцкі Л. Успаміны пра Тышкевічаву Свілач, Дзярэчын і Ружану. Мінск, 1997.

²⁴ Ходзька І. Успаміны квестара // XIX стагоддзе: Навукова-літаратурны альманах. Кн. 1. Мінск, 1999; Кн. 2. Мінск, 2000.

²⁵ Янкоўскі П. Засценак. Некалькі ўніверсітэцкіх успамінаў. Тры браты-дзедзічы / Пе-ракл. В. Алісёнка і М. Хаўстовіча // XIX стагоддзе: Навукова-літаратурны альманах. Кн. 2. Мінск, 2000.

²⁶ Жавускі Г. Успаміны Сапліцы. Мінск, 2005.

²⁷ Залескі Б. Ф. З жыцця літвінкі. Мінск, 2009.

²⁸ Выданне выходзіць у серыі «Расія ў мемуарах». Гл.: Поляки в Петербурге в первой половине XIX века. Москва, 2010.

²⁹ Медушевская О. М. Теория, история и метод... С. 19—168.

нерухома застыць [...] ён паводле сваёй прыроды павінен скрэзь штосьці рухацца»³⁰.

Прызнанне агульнасці культуры Рэчы Паспалітай прыводзіць у далейшым да такой з'явы, што тэксты, выдадзеныя беларускім даследчыкамі, становіцца запатрабаванымі і сярод польскіх гісторыкаў. Гэта тычыцца перадусім выдання рукапісных матэрыялаў. Так, у 2007 г. паводле рукапісаў з фондаў Музея Адама Міцкевіча ў Парыжы былі выдадзены мемуары лістападаўскага паўстанца з Ашмяншчыны Ігнація Клюкоўскага³¹, у 2009 г. з фондаў Польскай бібліятэкі ў Парыжы — «Думкі пра фарміраванне вайсковай сілы» паўстанца Дамініка Квяткоўскага³², а ў 2011 г. з фондаў Ягелонскай бібліятэкі ў Кракаве — першая частка мемуараў вядомага эміграцыйнага дзеяча з Міншчыны Яўстрафія Янушкевіча³³. Таксама паводле рукапісу з фондаў Музея Адама Міцкевіча ў Парыжы была ўпершыню выдадзена частка з успамінаў пляменніцы Тадэвуша Рэйтана Ганны Герыч³⁴ і г. д.

Спрабай пашырэння культурнай прасторы і імкнення да паглыбленні ў гістарычную спадчыну з далейшым яе асэнсаваннем постмадэрнісцкага харектару можна тлумачыць заснаванне асобных мемуарных серый і зборнікаў. У першую чаргу тут трэба згадаць разалізаваную Аляксандрам Фядутам ініцыятыву па заснаванні ў 2011 г. «Беларускай мемуарнай бібліятэкі». Другім прыкладам з'яўляецца выданне з 2009 г. міждысцыплінарнага гадавіка «Асоба і час. Беларускі біяграфічны альманах», заснаванае на прынцыпах навуковай біяграфістыкі і мемуарыстыкі. Менавіта тут пабачылі свет матэрыялы, датычныя Мікалая Маліноўскага, Дамініка Квяткоўскага, Ганны Герыч і інш.³⁵

Належнае месца ў гістарыяграфіі павінен заніць і дадзены нумар «ARCHE». Усе матэрыялы ў ім падзяляюцца на некалькі тэматычных блокаў. Адзін з іх складаецца з тэкстаў мемуарнай спадчыны XIX ст. Сю-

³⁰ Барт Р. От произведения к тексту // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. Москва, 1994. С. 415.

³¹ За вольнасць і веру. Ігнацій Клюкоўскі і яго успаміны аб падзеях паўстання 1830—1831 гадоў / Укладанне, пераклад, каментары В. В. Гарбачовай. Мінск, 2007.

³² Матвейчык Д. Дамінік Квяткоўскі і яго «Думкі аб фарміраванні ўзброенай сілы» // Асоба і час. Беларускі біяграфічны альманах. Вып. 1. Мінск, 2009. С. 117—128.

³³ Янушкевіч Я. Успаміны (1805—1831) / Уклад., пераклад з польскай мовы, уступ. арт., камент., паказ. В. В. Гарбачовай. Мінск, 2011. Выданне другой часткі успамінаў запланавана на 2014 год.

³⁴ Гарбачова В. Ганна Герыч пра Рэйтанаў, Радзівілаў і Ішкалдзь / Пераклад з польскай мовы і каментары В. Гарбачовай // ARCHE. 2011. № 12. С. 175—226.

³⁵ Ад рэдакцыі // Асоба і час. Вып. 1. С. 5—8.

ды трапляюць рукапісныя матэрыялы Яўстафія Янушкевіча (тэкст да друку падрыхтаваны Вольгай Гарбачовай) і польскамоўныя ды дагэтуль не ўведзеныя ў нацыянальны дыскурс нататкі Альжбеты Пакаш (падрыхтаваныя Марынай Ярашук).

Другі блок прадстаўлены артыкуламі, створанымі на падставе выкарыстання шырокага кола мемуарнай літаратуры. Польскія і беларускія даследчыкі (Дарыуш Рольнік, Сяргей Токць, Івана Пятшкевіч, Вольга Гарбачова) засяроджваюць сваю ўвагу на разуменні грамадска-палітычных і сацыяльных падзеяў XIX ст. прадстаўнікамі розных пластоў грамадства. Аўтарамі таксама закранаецца такі мала распрацаваны ў беларускай гісторыографіі аспект, як стэрэатыпы поглядаў на Беларусь і яе жыхароў з боку іншаземцаў (Анатоль Сцебурака, Аляксандар Радзюк). Гісторыя побыту і звычаяў у беларускіх мястэчках аналізуецца Інай Соркінай, гісторыя кніжнай культуры, шляхі заснавання і фармавання кнігазбораў, зборны вобраз тагачаснага чытача на беларускіх землях разглядаецца Ліліяй Коўкель.

У раздзеле рэцензіі прадстаўленыя развагі Валерыя Пазднякова над манаграфіяй польскага даследчыка Д. Рольніка, прысвежанай ролі і статусу польскай шляхты канца XVIII — першай трэці XIX ст.

У прапанаваных чытачу артыкулах адлюстроўваюцца пэўныя змены, якія назіраліся ў грамадстве Беларусі ў XIX ст. У гэты час стала заўажнай гендерная трансфармацыя. Прозвішчы Габрыэлі Пузыны, Ганны Герыч, Ядвігі Астраменцкай, Алены Скірмунт, Элізы Ажэшкі, Альжбеты Пакаш і іншых мемуарыстак займаюць належнае месца сярод аўтараў. Зыходзячы з псіхалагічных асаблівасцяў, жаночыя ўспаміны адразніваюцца ад мужчынскіх большай яскравасцю, эмацыйнасцю, напоўненасцю рэаліямі штодзённасці і побыту.

Па-другое, значная колькасць успамінаў XIX ст. прысвячаецца вайсковым падзеям. Аўтары звязратаюцца да вайны 1812 г., паўстанняў 1830—1831 і 1863—1864 гг. Можна нават казаць пра стварэнне цэлай сэрыі мемуараў пра паўстанні. Большасць помнікаў гэтага тыпу харектарызуецца скрупулёзнасцю ў асвяленні гісторычных падзеяў, што ў пэўнай ступені набліжае іх да дзённікаў.

Па-трэцяе, з мемуараў паўстае ўсярэднены вобраз розных сацыяльных пластоў грамадства XIX ст., што з'яўляецца даволі істотным пры аднаўленні іх месца ў грамадска-палітычнай, сацыяльнай і інтэлектуальнай сістэме гэтага гісторычнага перыяду.

Акрамя таго, у мемуарыстыцы XIX ст. заўажаюцца спробы стварэння ў гісторычнай памяці вобразу герояў, за якімі замацоўваецца ідэал мужнасці і патрыятызму. Калі на пачатку стагоддзя галоўным у адлюстраванні такіх асобаў выступае прыхільнасць да ідэалаў патрыя-

ПРАДМОВА

тызму Рэчы Паспалітай з мартыралагічным адценнем, то ў другой палове XIX — пачатку XX ст. у мемуарах пачынае падкрэслівацца «крэсовасць»³⁶.

Трэба адзначыць яшчэ адзін момант у развіцці мемуарыстыкі XIX ст., які тыгчыцца моўнай сітуацыі. Калі ў XVII—XVIII стст. большасць успамінаў стваралася на польскай мове, то з часоў падзелаў Рэчы Паспалітай на беларуска-літоўскіх землях пачынаецца значнае распаўсюджанне рускай мовы, а ў канцы стагоддзя і беларускай, што таксама ўносіць новыя акцэнты ва ўсведамленне гістарычных з'яў перыяду XIX ст.

Вольга Гарбачова

³⁶ Jurkiewicz R. W krzywym zwierciadle. Próba krytycznego spojrzenia na ziemian kreśowych przez pryzmat ich wspomnień i pamiętników // Przegląd Wschodnioeuropejski. Olsztyn, 2011. Nr 2. S. 18.